

2015-2016 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

Асноўныя вынікі работы за 2015-2016 навучальны год сведчаць аб стабільнасці ў рабоце сістэмы адукацыі. Сярэдні бал паспяховасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі складаў 7,71. Вышэй за раённы паказчык ён быў у ДУА: “Гімназія №1 г. Навагрудка” - 8,44, “Гімназіі №2 г. Навагрудка” - 7,89, “Сярэдняй школе №4 г. Навагрудка” - 7,77. Навучальны год на “9” і “10” балаў скончылі 424 вучні ці 13%. Найбольшая колькасць выдатнікаў была ў ДУА: “Гімназія №1 г. Навагрудка” - 20,38%, “Сярэдняй школе №4 г. Навагрудка” - 16,56%, “Гімназіі №2 г. Навагрудка” - 13,2%. Паказчык якасці адукацыі складаў 84,95% (паказчык якасці адукацыі - гэта суадноснасць колькасці вучняў, якія навучаліся на “6” - “10” балаў, да агульнай колькасці вучняў у школе). Вышэй раённага ён быў у вучняў ДУА “Гімназія №1 г. Навагрудка” - 100%, ДУА “Гімназіі №2 г. Навагрудка” - 94,4%, ДУА “Сярэдняй школы №7 г. Навагрудка” - 93,3%. Пасведчанне асобага ўзору атрымалі 50 выпускнікоў базавай школы. 36 выпускнікоў сярэдняй школы 2015-2016 навучальнага года былі ўзнагароджаны залатымі і сярэбранымі медалямі. Па выніках ЦТ атрымалі 100 бальных сертыфікаты: Магільніцкая Анастасія па біялогіі (СШ№5), Загдай Анастасія па беларускай мове (Гімназія №1), Маляўская Дар’я па грамадазнаўству (СШ№5). Паказчык паступлення ў ВНУ склаў 67%.

У школах горада і раёна на працягу 2015-2016 навучальнага года працавала 705 факультатываў, якімі было ахопена 95,7% вучняў 1-11 класаў. Для задавальнення адукацыйных запытаў высокаматываванах вучняў былі адкрыты дзесяць 10-х профільных класаў, у якіх займалася 86 вучняў. У прыярытэце былі замежныя мовы і матэматыка. У шасці 11-х профільных класах навучаліся 92 вучні. Працягвалася практыка адкрыцця спецыялізаваных класаў. На базе ДУА “Сярэдняй школы №7 г. Навагрудка” быў адкрыты кадэцкі клас і спецыялізаваны клас па спорце (па біятлоне), а на базе ДУА “Сярэдняй школы №3 г. Навагрудка” - прававы клас.

Выніковая работа педагогаў Навагрудчыны прынесла 20 дыпламаў на прадметных алімпіядах на трэцім, абласным этапе. У лідарах па колькасці дыпламаў былі вучні ДУА “Гімназіі №1 г. Навагрудка” - 11 пераможцаў, ДУА “Сярэдняй школы №4 г. Навагрудка” - 3 пераможцы і ДУА “Сярэдняй школы №7 г. Навагрудка” - 2 пераможцы. Значны ўклад у падрыхтоўку пераможцаў прадметных алімпіяд унеслі педагогі ДУА “Гімназія №1 г. Навагрудка”: Аляшкевіч Людміла Аляксандраўна, Туманавы Ірына Аляксандраўна, Малуха Людміла Міхайлаўна, Саракэпыт Алена Віктараўна. Педагогі ДУА “Сярэдняй школы №4 г. Навагрудка”: Мікалаева Ірына Вячаславаўна, Асмаловіч Вячаслаў Часлававіч і Гуцько Ларыса Мікалаеўна з ДУА “Сярэдняй школы №5 г. Навагрудка”.

У 2015-2016 навучальным годзе адукацыйны працэс ва ўстановах адукацыі раёна забяспечваў 981 педагагічны работнік і 16 трэнераў –выкладчыкаў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі працавалі 663 педагогі, дашкольнай адукацыі - 242, дадатковай адукацыі - 76 педагагічных работнікаў. Вышэйшую адукацыю мелі 91,2% педработнікаў. Катэгарыйны ўзровень педагагічных работнікаў на працягу 2014-2015 і 2014-2016 навучальных гадоў заставаўся стабільным - 70% педагагічных работнікаў мелі “вышэйшую” і “першую”кваліфікацыйную катэгорыі. На працягу навучальнага года 30 педагогаў падцвердзілі “вышэйшую” катэгорыю. Найбольшая колькасць педагогаў з “вышэйшай” катэгорыяй працавала ў ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка” - 34,2%, “Сярэдняя школа №5 г. Навагрудка” - 48,3%. Па стажы работы педагагічныя работнікі падзяляліся на наступныя групы:

Ад 0 да 5 гадоў - 14,6%

Ад 5 да 15 гадоў - 13,2%

Больш 15 гадоў - 72,3%.

У 2015-2016 навучальным годзе сістэма адукацыі раёна папоўнілася 50 маладымі спецыялістамі. Пасля адпрацоўкі двух гадоў паказчык замацавання маладых спецыялістаў складаў 78,3%. Гэтаму спрыяла сістэма падтрымкі маладых спецыялістаў, якая рэалізоўвалася на раённым узроўні. 4 жніўня 2016 года быў ўведзены ў эксплуатацыю інтэрнат для маладых спецыялістаў сацыяльнай сферы на 33 месцы. Гэта была другая ўстанова такога тыпу ў раёне, адкрытая за 2014-2016 гады.

У васьмі ўстановах адукацыі раёна на працягу навучальнага года была арганізавана работа груп, у якіх 48 вучняў 10-11 класаў асвойвалі праграму факультатыва “Прафесія педагог”, на базе ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка працаваў клас педагагічнай накіраванасці. Сталі студэнтамі педагагічных ВНУ краіны 11 выпускнікоў 2015-2016 навучальнага года, якія паступалі па мэтавым накіраванні. Па выніках работы за год 250 педагагічных работнікаў раёна атрымалі ўзнагароды (граматы, ганаровыя граматы, падзякі і г.д.).

На 01.09.2015 года ў Навагрудскім раёне працавала 309 класаў- камплектаў, у якіх навучаўся 4351 вучня. Сярэдняя напайняльнасць класаў па раёне складала 14,11 вучня, па горадзе гэты паказчык складаў 17,21, па сяле - 7,73 вучня. У 33 першых класах ў раёне навучаліся 498 дзяцей, у дзявятых - 402 вучні, скончылі сярэдняю школу 288 выпускнікоў.

Установы дашкольнай адукацыі наведвалі 1652 дзіцяці. З 01.09.2015 года быў закрыты Няўдзянскі дзіцячы сад.

У раёне захоўвалася традыцыя правядзення штогадовага агляду –конкурсу “Установа адукацыі ўзорнай якасці і парадку”. Па выніках работы за 2015 год пераможцамі былі прызнаны: ДУА “Гімназія №1 г.Навагрудка”, “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”, “Сярэдняя школа №4 г. Навагрудка” – у першай групе. У другой групе - (да гэтай групы адносіліся ўстановы з колькасцю вучняў да 200) ДУА “Валеўскі ВПК дзіцячы сад сярэдняя школа”, “Пятрэвіцкі ВПК дзіцячы сад сярэдняя школа”, “Нягневіцкая сярэдняя школа”. Сярод дашкольных устаноў: ДУА “Яслі сад №6 г. Навагрудка”, “ДЦРДз №1 г. Навагрудка”, “ Яслі сад №10 г.Навагрудка”.

У рамках плана мерапрыемстваў па папулярызацыі беларускай мовы ў сістэме дашкольнага выхавання працавала 11 дашкольных груп з беларускай мовай навучання з ахопам 219 дашкольнікаў.

На пачатак навучальнага года на тэрыторыі раёна пражывалі 823 дзіцяці з АПФР, у тым ліку 126 дзяцей- інвалідаў.Ахоп адукацыйнымі паслугамі гэтай катэгорыі дзяцей складаў 99%.

У рамках абласнога агляду- конкурсу на лепшую пастаноўку работы “Выхаваўчая прастора рэгіёну як фактар паспяховай сацыялізацыі і грамадзянска-патрыятычнага станаўлення асобы” Навагрудскі аддзел адукацыі спорту і турызму быў адзначаны Дыпламам 3 ступені.

На працягу навучальнага года Моладзевы парламент пры Навагрудскім раённым савеце дэпутатаў ініцыяваў і рэалізаваў пры падтрымцы Навагрудскага РВК шэраг сацыяльна-значных праектаў. Сярод іх: “Стары парк па-новаму”, “Музей у чамадане”.

Стабільна высокім заставаўся ахоп вучнёўскай моладзі грамадскімі арганізацыямі. Колькасць членаў БРПА складала 97,4% вучняў адпаведнага ўзросту, членаў БРСМ - 91%.

На базе ўстаноў адукацыі раёна працавала 8 музеяў і 4 музейныя пакоі. Актыўна развівалася экскурсійная дзейнасць ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Было праведзена 606 экскурсій па адметных месцах нашай краіны з ахопам 16 809 вучняў (на аднаго вучня прыходзілася 3,5 экскурсій). Развівалася супрацоўніцтва ўстаноў адукацыі з Навагрудскім благачыннем Беларускай праваслаўнай царквы па духоўна-маральным выхаванні падрастаючага пакалення. Факультатыўны курс “Асновы праваслаўнай культуры” вывучала 200 вучняў першага класаці 41% ад агульнай колькасці першакласнікаў. Факультатыў “Асновы праваслаўнай маральнасці” выкладаўся ў 17 установах агульнай сярэдняй адукацыі з ахопам 244 вучняў 5-11 класаў. Упершыню ў аздарэўленчым лагеры “Свіцязь” была арганізавана змена духоўна-маральнага накірунку, аздарэўленне прайшлі 175 дзяцей з розных рэгіёнаў нашай краіны.

Установы адукацыі здолелі зацікавіць і прыцягнуць у школы ў шосты школьны дзень (суботу) 80% вучняў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі працавала 179 гурткоў, секцый. Усяго дзейнічала 458 аб’яднанняў на базе ўстаноў рознага тыпу, 44% з іх працавала ў суботні дзень. Ва ўстановах дадатковай адукацыі займаліся 2100 дзяцей і падлеткаў.

На ўліку ў ІСН знаходзіліся 15 падлеткаў.

Забяспечанасць устаноў агульнай сярэдняй адукацыі спартыўным інвентаром складала 83%. Спартыўнымі секцыямі было ахопена 72% вучняў 1-11 класаў. Раённая спартакіяда ў 2015-2016 навучальным годзе праводзілася па 14 відах спорту. Пераможцамі былі каманды ДУА “Гімназія №1 г. Навагрудка (першая група), “Усельюбскі ВПК дз. сад сярэдняй школа”(другая група). Каманды юных спартсменаў прынялі ўдзел у 19 абласных і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Вынікам работы ў галіне фізічнай культуры стала падрыхтоўка трэнерамі-выкладчыкамі і настаўнікамі фізічнай культуры 4 кандыдатаў у майстры спорту і 45 першаразраднікаў. Было перададзена ў вышэйшае звяно спартыўнай падрыхтоўкі 7 выхаванцаў спартыўных школ раёна. У склад нацыянальных камад краіны ўваходзілі 12 спартсменаў Навагрудчыны. Па выніках прафілактычнага агляду вучняў у верасні-лістападзе 2015 года выявілася што:

- 27,19% дзяцей мелі першую групу здароўя (прызнаны абсалютна здаровымі)

- 61,24% адносіліся да другой групы здароўя (мелі нязначныя адхіленні)

- 10,72% адносіліся да трэцяй групы здароўя (мелі хранічную паталогію)

- 0,86% адносіліся да чацвёртай групы здароўя (былі інвалідамі)

У летні перыяд прайшлі аздараўленне 1852 школьнікі, у тым ліку ў лагерах з кругласутачным знаходжаннем - 1021 дзіця.